

№ п/п	Дата пасяджэння і пытанні для абмеркавання	Дакладчык	Рыхтуюць
<b>31 жніўня 2021 года</b>			
1.	Выбранне сакратара Савета ўніверсітэта	Дук Д.У.	
2.	Зацвярджэнне плана работы ўніверсітэта на 2021/2022 навучальны год	Лаўрыновіч Д.С.	Прарэктары, дэканы факультэтаў, кіраўнікі аддзелаў і службаў
3.	Зацвярджэнне Плана дзейнасці ўніверсітэта на 2021/2022 навучальны год	Лаўрыновіч Д.С.	Прарэктары, кіраўнікі аддзелаў і службаў
4.	Зацвярджэнне імянных стыпендый	Лаўрыновіч Д.С.	Прарэктары, дэканы факультэтаў, Дэпава Т.У., Сіткевіч І.І., Сапетава К.А., Сычова А.К.
5.	Аб гатоўнасці вучэбных карпусоў і інтэрнатаў універсітэта да пачатку новага навучальнага года	Дзячэнка А.В. Зейдзіна Ю.А.	Адміністрацыйна-гаспадарчая частка, вучэбна-метадычны аддзел, аддзел выхаваўчай работы з моладдзю

Решение

ВОПРОС:

I. Выбранне сакратара Савета ўніверсітэта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

Избрать секретарем Совета университета доцента кафедры философии, кандидата культурологии Аленькову Ю.В.

ВОПРОС:

II. Зацвярджэнне Плана дзейнасці ўніверсітэта на 2021/2022 навучальны год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

Утвердить план работы университета на 2021/2022 учебный год.

ВОПРОС:

III. Зацвярджэнне Плана дзейнасці ўніверсітэта на 2021/2022 навучальны год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Утвердить План деятельности университета на 2021/2022 учебный год.

## ВОПРОС:

### IV. Зацвярджэнне імянных стыпендый.

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4.1. Рекомендовать к представлению на получение стипендии Спецфонда Президента Республики Беларусь в первом полугодии 2021/2022 учебного года следующих студентов:

Зеленкевич Ангелину Петровну, студентку 4 курса факультета начального и музыкального образования;

Луцу Юрия Александровича, студента 3 курса историко-филологического факультета;

Петрушеню Ольгу Викторовну, студентку 5 курса факультета иностранных языков;

Михалёнок Викторию Константиновну, студентку 5 курса факультета иностранных языков.

4.2. Утвердить назначение именных стипендий следующим студентам:

– стипендию имени Ф.Скорины – Палагиной Алине Николаевне, студентке факультета иностранных языков, 5 курс;

– стипендию имени Я.Купалы – Гормашу Евгению Павловичу, студенту факультета начального и музыкального образования 3 курс, Ляцкой Кристине Александровне, студентке 3 курса ГПК; Пожарицкой Арине Андреевне, студентке 3 курса СГК;

– стипендию имени Я.Коласа – Никитенко Евгении Юрьевне, студентке историко-филологического факультета, 4 курс; Морозовой Ксении Александровне, студентке историко-филологического факультета, 4 курс;

– стипендию имени М.Богдановича – Новикову Игорю Владимировичу, студенту историко-филологического факультета, 4 курс; Мартусевич Ксении Ивановне, студентке историко-филологического факультета, 4 курс;

– стипендию имени П.Бровки – Буглак Ксении Александровне, студентке историко-филологического факультета, 4 курс;

– стипендию имени К.Крапивы – Кондратенко Валерии Сергеевне, студентке факультета педагогики и психологии детства, 4 курс;

– стипендию имени А.С.Пушкина – Папсуевой Юлии Павловне, студентке историко-филологического факультета, 4 курс.

– Утвердить назначение персональных стипендий следующим студентам:

– стипендию имени В.Копытина – Лукьяновой Валерии Андреевне, студентке Историко-филологического факультета, 3 курс;

– стипендию имени В.Попова – Арлановой Елизавете Сергеевне студентке факультета начального и музыкального образования, 4 курс;

– стипендию имени А.А.Столяра – Луковской Веронике Брониславовне, студентке факультета математики и естествознания, 3 курс;

- стипендию имени Е.Кудряшова – Денисевич Анне Валерьевне, студентке факультета экономики и права, 3 курс;
- стипендию имени М.В.Мащенко – Рафеенко Валерии Дмитриевне, студентке факультета математики и естествознания, 3 курс.

**ВОПРОС:**

IV. Аб гатоўнасці вучэбных карпусоў і інтэрнатаў універсітэта да пачатку новага навучальнага года.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ:**

1. Признать работу по подготовке общежитий университета к началу 2021/2022 учебного года удовлетворительной.
2. При формировании планов проведения и финансирования ремонтных работ включить в перечень необходимых работ замену окон в общежитиях № 1, №3 и №4.
3. Деканатам факультетов, заведующим общежитиями провести заселение студентов в общежития университета в установленные сроки в соответствии с нормативными документами.
4. Руководителям структурных подразделений устранить выявленные недостатки, не требующие финансовых затрат, до 30.09.2021 г. Мероприятия, требующие финансирования, включить в план ремонтных работ на 2022 год.